

# памяць

памяць

## Галіна Тычко



...мне цяжка ўявіць, што яго ўжо няма  
на гэтым съвеце – высакароднага рамантыка  
і рыцара Беларушчыны...

## «Сълед на цэлы век...»

*Mae сустрэчы з Уладзімірам Калеснікам*

Нас пазнаёміў мой сябра і аднакурснік Валодзя Ягоўдзік напрыканцы 1987 году. (Сам ён пасябраваў з Уладзімірам Андрэевічам, калі жыў у Брэсце, прыехаўшы туды на працу пасля заканчэння філфаку БДУ). Маё ж знаёмства з Калеснікам адбылося ў тлумнай лімаўскай рэдакцыі, дзе, дзякуючы дапамозе ўсё таго ж ініцыятыўнага Валодзі, я пачала стала працаваць у аддзеле крытыкі.

Уладзімір Андрэевіч досыць часта прыязджаў тады ў Менск па розных навуковых і творчых спраўах і заўсёды на гадзінку-другую зазіраў у рэдакцыю, каб перадаць той ці іншы свой матэрыял альбо проста пагаварыць пра літаратурныя ды іншыя жыцьцёвые спраўы. У гэтых гутарках я прымала нязначны ўдзел – той прычыны, што і літаратурнае жыцьцё, і саміх пісьменнікаў ведала слаба, больш з кнігаў, так бы мовіць, тэарэтычна. Славутыя творцы, якія заходзілі ў

наш рэдакцыйны пакой і якіх я, нядаўняя студэнтка, ведала толькі са здымкаў у падручніках, выклікалі ў мяне амаль панічны страх. Здавалася, што я скажу абавязкова што-небудзь ня тое, не адпаведнае моманту. Таму я больш маўчала і слухала. А Уладзімір Андрэевіч, між тым, уважліва прыглядаўся да мяне, усмешліва сачыў за рэакцыяй новай лімаўскай супрацоўніцы.

Неўзабаве ён падарыў мне сваю кнігу «Тварэнне легенды: Літаратурныя партрэты і нарысы» («Мастацкая літаратура», 1987) з аўтографам:

«Галіне Казіміраўне Тычко – чыёй бездакорнай шчырасцю поглядаў на літаратуру і літаратурнае жыццё любуюся.

Мінск. 5.01. 1988. Ул. Калеснік».

Потым ён даслаў мне ліст:

«Паважаная Галіна Казіміраўна!

Высылаю Вам дзіве папраўкі ў тэкст артыкула, які знаходзіцца ў Вашему артыкулу, які мне перадаваў Ул. Ягоўдзік, мае быць надрукаваны ў «ЛіМе». Вельмі буду ўдзячны, калі Вы пакажаце (асабліва ўстаўку да 19 старонкі) і пераканаеце рэдактара, што хоць нешта з гэтай устаўкі варта ўціснуць.

Устаўка да 25-ай старонкі толькі дае больш фактаў і канкрэтывезе сказанае, але асабліва нічога новага ня ўносіць, так што глядзіце, варта з яе ўзяць нешта, ці не.

Загадзя ўдзячны.

9.VI.1988. г. Брэст

Ул. Калеснік.»

Я не могу зараз успомніць, пра якую канкрэтна публікацыю ідзе гаворка. Аднак ліст шмат гаварыў пра тое, з якой адказнасцю і творчай руплівасцю працаваў Уладзімір Андрэевіч над кожным сваім артыкулам, як не адзін раз вывяраў ён кожную сваю думку, узважваў кожнае сваё слова.

Гэты ліст стаў пачаткам нашага творчага супрацоўніцтва з Уладзімірам Андрэевічам. Потым усе яго артыкулы, якія друкаваліся ў «ЛіМе», так ці інакш праходзілі праз мае руکі.

Праз пару месяцаў Уладзімір Андрэевіч даслаў мне яшчэ адзін ліст наступнага зъместу:

«Брэст, 29. VIII. 88.

Паважаная Галіна Казіміраўна!

Высылаю на Вашае імя кавалак рукапісу манаграфіі пра Брыля, які закранае пытаныне ролі Талстога ў духоўным жыцці Заходняй Беларусі і ў станаўленні пісьменніцкага таленту Я. Брыля. Матэрыйял гэтых – з вялікім запасам для выбару. Многае з гэтага ў кнігу ня ўвойдзе, скажам, раздзел ад 101 старонкі да 126, а таксама з біяграфічнага раздзелу шэраг тэм, якія тады, калі рукапіс пісаўся, выдаліся або лішне рызыкоўнымі, або не прычысанымі «педагагічна». Калі Вам штосьці выдацца цікавым – друкуйце выбарочна, толькі адзначце ў падзагалоўку («Урыўкі з кнігі пра Я. Брыля»). Прабачце, што завальваю рэдакцыю такім чытавам, дзе многа трэба будзе прачытаць дарэмана. Суцяшаю сябе тым, што прынамсі чытацца павінен матэрыйял даволі гладка, без асаблівых зацёкаў(?)».

Шчыра ўдзячны Вам за падказку. І не турбуйцесь, калі атрымаеце асечка. Захавайце, калі ласка, толькі рукапіс, асабліва з 100-й старонкі, бо гэтая частка мне будзе патрэбная для афармлення планавай навуковай тэмы (для В. Каваленкі).

*Сардэчны прывет Уладзіміру Ягоўдзіку, ад якога я чуў тут на Берас-  
цейшчыне толькі тэлефоннае рэха.*

*З павагай Ул. Калеснік.*

У гэты час у грамадска-палітычным жыцьці краіны, а таксама і ў нашым рэдакцыйным жыцьці адбываліся вялікія зъмены. Рэдакцыю «ЛіМа» ўзначаліў Анатоль Вярцінскі. І першым ягоным перабудовачным крокам стала арыентацыя рэдакцыі на працу з чытаем, на так званую зваротную сувязь. У штотыднёвіку быў адкрыты новы аддзел, які так і названы: «Аддзел пісьмаў і грамадской думкі». Менавіта публікацыі гэтага аддзелу – ліст віцебскага настаўніка (зараў вядомага пісьменніка) Франца Сіўко пра стан беларускай мовы і рэдакцыйны артыкул «Закон і вакол закону» як быццам адкрылі шлюз, праз які хлынула цэлая плынь чытацкіх водгукаў, дзе выказвалася абурэнне і спрадвечная крыўда беларусаў за занядбаныне роднай мовы, нашай нацыянальнай годнасці. Па ініцыятыве галоўнага рэдактара здымаецца з першай лімаўскай паласы трафарэтна абавязковы для ўсіх тагачасных выданняў дэвіз-лозунг: «Праletары ўсіх краін, яднайцеся!». Яго месца займаюць славутыя купалаўскія радкі «Людзьмі звацца» (якіх, на жаль, няма сёньня на старонках «ЛіМа»).

Адраджэнская скіраванасть тагачаснага «ЛіМа» выклікала і цікавасць да нашай гісторыі, патрэбу перагляду многіх яе старонак. Уладзімір Калеснік быў адным з тых нешматлікіх аўтараў, якія ня толькі пісалі пра гісторыю беларускага Адраджэння, але і самі былі гэтай гісторыяй. Таму і галоўны рэдактар, і рэдакцыйныя супрацоўнікі, і чытачы з нецярпеньнем чакалі яго кожнай новай публікацыі, яго ўсхваляванага і разам з тым узважанага слова. Але публічна гаварыць тое, што думаеш, у тыя часы было няпроста. Кожны лімаўскі нумар перад выходам у сьвет кантролівалася палітычная цэнзура, якая выкрэслівала няўгодныя імёны, здымала цэлыя абзацы з артыкулаў, а то і ўвогуле цэлы матэрыял. Менавіта пра гэта і ёдзе гаворка ў наступным лісце Уладзіміра Андрэевіча:

*«Паважаная Галіна!*

*Высылаю на тваё саліданае імя дапрацаваную старонку 7(а) рукапісу «Роздум на пожні». (Можаце назваць «Роздум у бураломе»), выцягні тую, што там ёсць, і ўстаў гэтую, яна больш дакладна харектарызуе палітычную сітуацыю пасля разгрому БСДГ у канцы 20 – пачатку 30-ых гг. Для мяне гэта важна. Не хачу, каб прыдзіркі палітычнага харектару змазалі маю маральна-філасофскую пазіцыю, якая складае тэму і сэнс артыкула.*

*Гэта ўсё на выпадак, калі Вярцінскі згодзіцца друкаваць текст.*

*З прывітаннем – Ул. Калеснік.*

*11. XII. 1988.*

Безумоўна, А. І. Вярцінскі надрукаваў той матэрыял. Варта сказаць увогуле, што дзякуючы яму, яго пашанотнаму стаўленню да Калесніка, я магла выконваць просьбы Уладзіміра Андрэевіча аб замене таго ці іншага абзаца ці нават старонкі ва ўжо падрыхтаваным матэрыяле. Такія замены ламалі ўжо зьвярстаны макет нумара, а ў тыя часы, калі камп'ютараў яшчэ не было і ў паміне, гэта прыносіла шмат складанасцяў тэхнічнага плану. Але ж публікацыі былі вартыя таго...

З Уладзімірам Андрэевічам мы звычайна сустракаліся ў рэдакцыі «ЛіМа», куды ён заходзіў пасля наведваньня Акадэміі Навук ці якой іншай

установы. Аднойчы напрыканцы лета ці на пачатку залатой восені восемдзесят восьмага, здаецца, году ён прыйшоў у «ЛіМ» раней звычайнага. Мяне ў той час турбавалі шматлікія праблемы жыцьцёвага парадку, і, відаць, гэтыя праблемы ды клопаты адбіваліся на майм твары, бо, пасядзеўшы крыху, Уладзімір Андрэевіч са спачуваньнем спытаўся, ці хутка я скончу працу і ці магу я разъдзяліць з ім яго запозынены абед перад ад'ездам дадому ў Брэст. Працы пільнай не было, і я пагадзілася.

Мы выйшлі з рэдакцыі і пешшу, размаўляючы, ішлі па цяперашнім праспекце Францішка Скарыны ад плошчы Перамогі ў бок вакзала. Па-луднавалі мы ў рэстаране гасцініцы «Менск». Сядзелі каля вакна, пілі сухое белае віно, размаўлялі, паглядаючы на няспынную людскую плынню за вакном. Потым выйшлі на вуліцу, і паколькі да адыху цягніка заставалася яшчэ досыць шмат часу, пасядзелі ў прывакзальным скверыку.

Ня памятаю ўсяго, пра што мы тады гаварылі. Ён, відаць, заўважыў мой сумны настрой і па-бацькоўску далікатна распытваў пра мае праблемы. Галоўнай маёй бядой тады была адсутнасць уласнага жыльля. Помню, што ён прапаноўваў мне пераехаць у Брэст, перайсьці на выкладчыцкую працу, абязцаў дапамогу ва ўладкаваньні. Але я адмовілася, і ён не настойваў.

Недзе праз год-паўтары я пакінула працу ў лімаўскай рэдакцыі, бо выйшла замуж, нарадзіла дачку і зімалася яе выхаваньнем.

У сакавіку 1991 г. У. Ягоўдзік прывёз мне з Брэста прывітаныне ад Уладзіміра Андрэевіча і ягоную кнігу «Янка Брыль: Нарыс жыцьця і творчасці» («Народная асвета», 1990) з наступным аўтографам:

*“Галіне Казіміраўне Тычы – багіні Гебе на беларускім Парнасе – кніжку пра Зевеса, якога мы шануем.*

*3. VI. 1991.*

*Брэст.*

*Ул. Калесенькі*

Разам з ёй быў наступны ліст:

*«З сакавіка 1991.*

*Дарагая Галіна Казіміраўна!*

*Віншую Цябе са ічасцем мацярынства, са споўненым абавязкам, жсадаю светлага, змястоўнага і ічасцілівага жыцьця тваёй малечы! Няхай стане тым, кім быць захоча, і будзе ў радасць ёй і праца, і абавязак, і цяжкасці, без якіх жыцьцё ня мае паўнаты.*

*Шчыра рады, што спадарынка выйшла на работу. З прыемнасцю забягну ў рэдакцыю, якая без цябе і без Уладзіка неяк апусцела. Пішы, даражэнская, пра літаратуру, бо ў «ЛіМе» задужса палітыкі, замала эстэтыкі, як на мой старэчы густ. Рады, што мая пісаніна трапіла ў твае залатыя руکі і пад дотыкам чарадзейных пальчыкаў ачысціца ад шурпацін і сукоў. Сам убачыў пасля прыезду дамоў, што канец у другой частцы артыкула зашылены (неразборліва. – Г. Т.) і перараўбіў. Пачытай, і калі ён лепши за той – устаў.*

*Па недаглядзе выпаў у часе перапісання на машынцы і адзін абзац са старонкі 4-й (уставіць трэба пасля першага абзаца перад словамі: «Першы этап»).*

*Быў бы вельмі ўдзячны, каб спадарыня не палічыла за назолістасць і высіла той рукапіс першай часткі – тое, што ня ўвойдзе ў публікацыю – яго чытаў Брыль і Гіль, то, напэўна, зрабілі каштоўнія для мяне паправачкі, а я хачу змясціць гэты матэрыял як працяг «Пражскага эпістоляря» ў сваю юбілейную кніжку.*

*З прывітаннем – Ул. Калеснік.»*

На жаль, Уладзімір Андрэевіч памыляўся. На працу ў той год я ня выйшла, і ўвогуле больш у лімаўскую рэдакцыю не вярнулася. З красавіка 1993 году стала працаваць рэдактарам аддзелу крытыкі і літаратуразнаўства ў часопісе «Полымя». Але і тут нашае творчае супрацоўніцтва з Уладзімірам Андрэевічам працягвалася. З гэтых часоў у майі архіве захаваўся ўсяго адзін недатаваны ліст У. А. Калесьніка, які, як я цяпер мяркую, быў дасланы разам з тэкстам артыкулу «Паэтаў лёс і воля-вольніца». Гэта быў творчы партрэт Алеся Каско, пра якога і ідзе гаворка ў лісьце. Артыкул надрукаваны ў 12 нумары часопісу «Полымя» за 1994 год. Значыць, ліст пісаўся ў ліпені-жніўні 1994 году.

*«Дарагая Галіна Казіміраўна!*

*Дзякую Табе за клопат пра мой артыкул: вельмі далікатна была зроблена рэдакцыйная праўка. Я сам некалькі разоў, дзякуючы зычлівасці Зосі, перапісваў першапачатковы тэкст, таму макрапаправак у мяне няма. Памяняў некалькі слоў са стылёвых меркаванняў. Алесь высветлены даволі поўна, так што задача, якую я ставіў, цалкам выканана.*

*Перадай маё слова ўдзячнасці Вашым рэдакцыйным работнікам, якія прычиніліся да паляпшэння матэрыялу.*

*Жадаю Вам творчых поспехаў і паспяховага выратавання ад прэзідэнцкіх сатрапаў, якія хочуць пусціць літаратурныя выданні на самапас.*

*З прывітаннем – Ул. Калеснік.»*

Гэта быў апошні ліст Уладзіміра Андрэевіча да мяне. Неўзабаве яго ня стала. Я не была на пахаванні, і не была на яго магіле. Таму мне цяжка ўявіць, што яго ўжо няма на гэтым съвеце – гэтага высакароднага рамантыка і рыцара Беларушчыны.

Ды ведаю – нашыя сустрэчы з Уладзімірам Андрэевічам не былі выпадковасцю. Гэта быў падарунак лёсу. Падарунак дзеля майго сталенія, майго духоўнага росту. Дзеля еднасці нашых ідэалаў, нашых адраджэнцкіх памкненіяў.

